

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»**

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Дипломная работа

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКА

ПОЛУЯНОВА Кристина Михайловна

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент М. Л. Зеленкевич

Допущена к защите

«___»_____2020 г.

Зав. кафедрой управления финансами и недвижимостью

кандидат экономических наук, доцент

_____М. Л. Зеленкевич

Минск, 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 69 с., 8 табл., 45 источников, 3 приложения.

Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, УПРАВЛЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РИСКИ, СУЩНОСТЬ КРЕДИНОВОГО РИСКА, КРЕДИТНЫЙ РИСК.

Объект исследования – кредитный риск коммерческого банка.

Предмет исследования – кредитный риск коммерческого банка, оценка и механизм управления.

Цель работы – выявить основные способы снижения кредитного риска банка.

В процессе работы раскрыты теоретические основы управления кредитным риском; определена сущность кредитного риска; проведен анализ управления кредитным риском в банке (на примере ЗАО «МТБанк»); охарактеризована система управления кредитным риском в банке (на примере ЗАО «МТБанк»); разобраны основные способы по снижению кредитного риска в банке (на примере ЗАО «МТБанк»).

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 69 с., 8 табл., 45 крыніц, 3 прыкладання.

Ключавыя словы: КАМЕРЦЫЙНАЙ БАНК, КІРАВАННЕ, БАНКАЎСКІЯ РЫЗЫКІ, СУТНАСЦЬ КРЕДИНОГО РЫЗЫКІ, КРЭДЫТНЫЯ РЫЗЫКІ.

Аб'ект даследавання – крэдытны рызыка камерцыйнага банка.

Прадмет даследавання – крэдытны рызыка камерцыйнага банка, ацэнка і механізм кіравання.

Мэта працы – выявіць асноўныя спосабы зніжэння крэдытнага рызыка банка.

У працэсе работы раскрытыя тэарэтычныя асновы кіравання крэдытных рызыках; вызначана сутнасць крэдытнага рызыка; праведзены аналіз кіравання крэдытных рызыках ў банку (на прыкладзе ЗАТ "МТБанк"); ахарактарызаваная сістэма кіравання крэдытных рызыках ў банку (на прыкладзе ЗАТ "МТБанк"); разабраны асноўныя спосабы па зніжэнні крэдытнага рызыка ў банку (на прыкладзе ЗАТ "МТБанк").

Аўтар прац пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан існавання пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Diploma thesis: 69 p., 8 tables, 45 sources, 3 applications.

Keyword: COMMERCIAL BANK, MANAGEMENT, BANKING RISKS, ESSENCE OF CREDIT RISK, CREDIT RISK.

The object of research is the credit risk of a commercial Bank.

The subject of the research is the credit risk of a commercial Bank, assessment and management mechanism.

The purpose of the work is to identify the main ways to reduce the credit risk of the bank.

In the process disclosed theoretical foundations for managing credit risks; it defines the essence of the credit risk; analysis of credit risks management in the Bank (on the example of JSC "MTBank"); characterized by a control system of credit risks in the Bank (on the example of JSC "MTBank"); disassembled the main ways to reduce credit risk in the Bank (on the example of JSC "MTBank").

The author of the work confirms that the analytical and computational material presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under study, and all borrowed from literature and other sources, theoretical and methodological provisions and concepts are accompanied by references to their authors.